

Пролетарый ўсіх краін, единайцеся!

ЧЫРВОНАЯ ЗВЯЗДА

ОРГАН КОСАУСКАГА РК КП(б)Б і ВЫКАНКОМА РАЙСОВЕТА ДЭПУТАТАЎ ПРАЦОУНЫХ

№ 41 (61)

Нядзеля,

23 верасня 1945 г.

Цана 15 кап.

СВОЕЧАСОВА ЗАКОНЧЫЦЬ УБОРКУ БУЛЬБЫ

У рабёне пачалася масавая ўборка бульбы. Першыя тоны бульбы з Сенкавіцкага, Любішчыцкага і другіх сельсаветаў ужо паступілі на дзяржаўныя прыёмныя пункты.

У гэтым годзе плошча пасенай бульбы значна перавышае плошчу мінулага году. Пагэтаму трэба звярнуць сур'зиную ўвагу на своечасовую ўборку і здачу бульбы дзяржаве. Усю гэту вялікую работу, на раду з сяўбой азімых, трэба прарабіць у найкараецшыя тэрміны да наступлення замараўкі.

Асабліва важнае значэнне трэба прыдаць датэрміноваму выкананню плана нарыхтоўкі бульбы. Гэта работа патрабуе вялікай арганізаціі і ўзаемадапамогі паміж сялянамі тым больш, што ў кожнай вёсцы маецца значная колькасць бясконных гаспадарак. Кожнаму сяляніну і сялянцы на ўборцы бульбы трэба пастаўіць сваю работу так, каб бульба лепшага гатунку паступала на дзяржаўныя прыёмныя пункты непасрэдна з поља. Гэта скароціць значнук частку рабочага часу кожна му гаспадару.

На ўборцы і нарыхтоўцы бульбы вялікая і адказная здача ўскладаецца на старшын Выканкомаў сельскіх советаў, упаўнаважаных сельсоветаў у вёсках, на сельскіх комсамольцаў і актыўісташ Яны павінны з'явіцца душой арганізаціі своечасовай здачы бульбы дзяржаве, забяспечыць бесперабойную выважку бульбы на прыёмныя пункты бясконных гаспадарак.

Уборка і нарыхтоўка бульбы павінна прыйці пад сцягам шырокага соцыялістычнага спаборніцтва паміж сельсаветамі, вёскамі і асобнымі сялянскімі гаспадаркамі.

Сяляне і сялянікі раёна! Своечасова і без страт убяром багаты ўраджай бульбы. Датэрмінова разлічымся з дзяржавай па наўхтоўцы бульбы.

Вёска Руда выканала план хлебанарыхтовак

Сяляне і сялянікі в. Руда Сенкавіцкага сельсовета выканалі свае абязядкі перад Радзімай. 17 верасня, у дзень 6-й гадавіны ўз'еднання беларускага народа, яны на 100 проц выканалі ілан здачы хлеба дзяржаве і ў фонд Чырвонай Арміі.

Лепшымі хлебаздатчыкамі з'яўляюцца Бульскі Констанцін, Шашук Нікіта, Мехведэв

Філіп, Хаванская Марыя, Лысюк Антон, Адамчук Ольга, Дылюк Лука і др., якія першымі разлічыліся з дзяржавай па хлебаздачы.

Вялікую работу сярод сялян правёў упаўнаважаны сельсовета тав Глушэнія. Свайм асабістым прыкладам, ён мабілізаваў сялян на датэрміновую хлебаздачу.

І. НАСАНОВІЧ.

Воін вярнуўся на радзіму

Многа здзекаў перацярпеў ад нямецкіх захопнікаў у перыяд акупацыі сялянін в. Алексейкі Лушч Цімафей Сцяпанавіч. Ніколі ён не забудзе, як аднойчы за спазненне на некалькіх хвілін на прымусовую работу нямецкі салдат ударам палкі перабіў яму руку.

Вялікую злобу ў сарцы заташыў на нямецкіх душагубаў Цімафей Сцяпанавіч...

У ліпені 1944 года герайчая Чырвоная Армія вызваліла наш раён ад нямецкай погані. Разам з другімі быў прызван у рады дзеючай Чырвонай Арміі і Лушч Цімафей.

Прадастравіўся яму выпадак адноесці нямецкім палачам за ўсе іх крывавыя справы на нашай зямлі.

Моцна біў немцаў Цімафей Сцяпанавіч. Ён прымаў непасрэдны ўдзел у баях за польскі горад Каліш, разам з тысячамі бойцоў нашай славнай арміі вызваляў сталіцу Польшчы—Варшаву, браў нямецкае логава—Берлін.

За ўзорнае выкананне за

дакнаўніяў камандавання, за мужнасць і адвагу ў баях т. Лушч узнагароджан медалью „За отвагу“, а таксама мае дакументы на атрыманне медаляў „За освобождение Варшавы“, „За взятие Берлина“ і „За победу над Германіей“.

Нядаўна тав. Лушч па закону аб дэмабілізацыі старэйшых у зростаў вярнуўся ў сваю вёску Алексейкі Стайкаўскага сельсовета. Э гордасцю воіна-пераможцы, з сазнаннем хутчэйшага аднаўлення разбуранай гаспадаркі, не пакладаючы рук узяўся Цімафей Сцяпанавіч за працу.

Перш за ўсё тав. Лушч разлічыўся з дзяржавай па здачы хлеба. Цяпер ён сеяжыта, займаецца другімі гаспадарскімі справамі.

З вялікай радасцю глядзіць Цімафей Сцяпанавіч на шырокія прасторы роднай зямлі. І прыемна яму, што на гэтыя дарогі, на палі і сенажаці ніколі больш не ступіць варожая нага.

Алесь Каліна

ЗДАЮЦЬ БУЛЬБУ ДЗЯРЖАВЕ

На раду з заканчэннем выканання плана хлебанарыхтовак і ў фонд Чырвонай Арміі, сяляне вёскі Размеркі Стайкаўскага сельсовета пачалі здаваць бульбу дзяржаве.

За 21 і 22 верасня здадзена звыш тоны гатунковай бульбы.

Мурашка, упаўнаважаны сельсовета ў в. Размеркі.

Вялікі рускі палкаводзец М. І. Кутузай

Міхайл Іларыёнавіч Кутузай—герой Айчыннай вайны 1812 г.—належыць да ліку выдаючыхся рускіх палкаводцаў, з імем якіх звязаны не забываюмы падзеі ў гісторыі рускай дзяржавы. Палкаводца Кутузава таварыш Сталін назваў у раду другіх вялікіх прэдкаў, чыі вобраз патхіняў совецкіх людзей у барацьбе за часіль і свабоду Радзімы. Ордэн Кутузава, устаноўлены ў дні Вялікай Айчыннай вайны супроць нямецкіх захопнікаў, упрыгожвае зараз грудзі адважных і храбрых сыноў нашай Айчыны.

Знамянальную дату 200 год дзе з дні нараджэння вялікага патрыёта Радзімы (16 верасня 1945 г.) совецкі народ адзначае ў абстаноўцы найвялікшага васнага і палітычнага таржаства нашай Радзімы. У пабеданосна закончанай вайне супроць сіл агрэсіі на Заходзе і Усходзе ярка прайвілася несакрушальная маґутнасць совецкага народа і высокое ваеннае мастацтва героячнай Чырвонай Арміі.

Кутузай быў першым з рускіх палкаводцаў, які кіраваў вялікім арміямі, па колькасці блізкім к сучасным. Выкарыстоўваючы увеселі пярэдні воні, ён падняў рускае ваеннае мастацтва на новую, больш высокую ступень.

Свае бліскучыя здольнасці Кутузай прайвіў ужо ў годы вучобы ў інжынерна-артылерыйскай школе. Практычную-ж страевую, а затым і баявую школу быў праішоў у якасці афіцэра Астраханскага пяхотнага палка, якім тады камандаваў Сувораў. У кампаніі супроць туркаў (1770г.) Кутузав быў не толькі ўдзельнікам паходаў і сражэнняў, але сыграў відную ролю ў разгроме апраціўніка; 25-ці гадовы афіцэр быў назначан на пост начальніка штаба корпуса.

У 1774 годзе, будучы ў чыне палкоўніка, Кутузай атрымаў раненне, якое ўрачы мічылі смартэльнім. Куля па пала ў левы вісок і вышла праза правага вока. Але ранены віжны. У другой Турацкай вайне (1787-1791) пры асадзе Ачакава генерал-маёр Кутузай атрымаў новае страшнае ра-

ненне: куля папала ў шчаку і вышла ў затылак. Але смерць і на гэты раз памілавала яго. Праз год ён зноў цатэатры вайны. Сувораў разам з ім аблікаркоўвае план штурма Ізмаіла і даручае яму камандаванне калонай, прадназначанай напесці галоўны ўдар. Паведамляючы пасля штурма аб перамозе, Сувораў асаба адцініў роль Кутузава. „Ён ішоў на майм левым крыле, але быў маёй правай рукой“—пісаў палкаводзец.

Выключная здольнасці, ясна і шырокаведомы розум Кутузава прайвіліся не толькі на полі боя. У мірны час ён вёў вялікую ваенну—адміністрацыйную работу і заслужана карыстаўся павагай. Глыбокая пранікальнасць, цярпенне, хладнакроўе, шырокія веды і умение ачараўваць субядніцай рабілі Кутузава не-параўнальным дыпламатам. Ён не раз выконваў складаныя даручэнні, якія былі не пасіле нават для прафесіянальных дыпламатаў.

Наёля смерці Суворава (1800) Кутузай астаўся галоўным прадстаўніком нацыянальнасці рускага ваеннага мастацтва. Але Александр I-шы, які не любіў Кутузава, уволіў яго ў адстаўку. Гэта быў час, калі Напалеон пачынаў заваяванне Еўропы. У 1805 г. Расія выступіла супроць яго на падтрымку Англіі. Імператар вымушан быў назначыць Кутузава Галоўнакамандуючым першай рускай арміі.

У 1812 г. армія Напалеона ўторглася ў Расію. Усе лічылі, што спасці Расію можа толькі Кутузай. Уступаючы агульной волі Александр I-шы і на гэты раз згадзіўся назначыць Кутузава кіраўніком арміі.

Кутузай прыняў на свае плечы незвычайнную, адказнасць: лёс краіны залежыў ад яго мастацтва ў барацьбе з вялікім палкаводцам новага часу. Да таго-ж армія Напалеона амаль у троі разы перавышала рускую. Кутузай з часцю апраўдаў давер'е народа і арміі. Правільнае разуменне абстаноўкі і воні відну мінулых кампаній навучылі старога рускага палкаводца ператварыць наступленне апраціўніка ў сро-

дак яго аслаблення, а за тым і паражэння. Каля Барадзіна ён нанёс ворагу страшны ўдар, які аблікарковіў армію Напалеона. Пачаты пасля Барадзіна вядомы марш-манёўр праз Маскву і другія аперады Кутузава абумовілі паражэнне Французскіх войск. Умение вычакаць, адказыць на зноўшыя афекта перамогі, праследаванне апраціўніка з пастаяннай пагрозай абысці і адрэзаны яго, умелае выкарыстанне партызанскіх атрадаў, геніальны разлік часу,—усё гэта разам з беззаетнай храбрасцю і геройствам рускіх солдат і афіцэраў прывяло не толькі да поўнага паражэння, але і да знішчэння магутнай арміі Напалеона. Рускі народ і яго армія былі сілай, якія скрушила заваявацеля Еўропы. Творчым выразіцелем волі і мыслі рускага народа, яго націянальным геніем быў Кутузав.

Праследуючы астаткі кінутых Напалеонам войск рускія перайшлі граніцы і пачалі вайну за вызваленіе Еўропы ад парабашчальніка. У гэтых дні Кутузай цяжка прастудзіўся і 14 красавіка 1813 года памёр у маленькім доміку нямецкага горада Бунцлау (у Сілезіі).

„Слава Кутузава,—гаварыў А. С. Пушкін,—неразрына з луцана з славай Расії.“ Ён быў народным ге-роем. Ён астаўся ім і ў наш час, у эпоху таржаства вялікай справы Леніна-Сталіна. Вобраз яго ў дні Вялікай Айчыннай вайны супроць гітлераўскіх захопнікаў стаў совецкім людзям япчэ ярчэй, бліжэй і панятней.

Праф. Н. Карабкоў.

Адказны рэдактар А. П. РУДОЙ.

Грамадзянка Асяева Еўгения Андрэеўна, пражываючая ў Івацэвічах, вул. Бузкакалейная, дом № 5 узбуджае справу аб разводзе з сваім мужем Асяевым Іванам Данілавічам, пражывающим у г. Баранавічы, Слуцкая, 6.

Справа будзе слухацца ў нарсудзе Косаўскага раёна. Косаўскі нарсуд.